

Галоўныя бібліятэкі ЗША атрымалі факсыміле кніг Скарыны

15 жнівень 2016, 10:51



Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі перадае факсымільнае выданьне ў рукі Джорджа Майалца, віцэ-прэзыдэнта для ўраду і грамадзкіх спраў у Нью-Йорксай публічнай бібліятэцы, (George Mihaltses). За імі стаіць Мэцю Нацн (Matthew Knutzen), дырэктар гуманітарных і грамадзкіх навук Навукова-дасьледчага аддзелу ў Нью-Йорксай публічнай бібліятэцы

Падзяліцца

-
-
-
-
-
-

Друкаваць

Кнігі беларускага першадрукара цяпер будуць дасьледаваць і за акіянам — у Вашынгтоне, у Бібліятэцы Кангрэсу ЗША, а таксама ў Нью-Йорку, у публічнай бібліятэцы імя Стывена Шварцмана. Факсымільнае выданьне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны» ў 11 тамах прэзэнтаваў дзьвюм галоўным бібліятэкам ЗША **Раман Матульскі**, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.


На цырымоніі перадачы копіі кніг Скарыны ў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку прысутнічала прадстаўніца беларускай дыяспары ў ЗША **Кацярына Фаронда** — заснавальніца першай беларуска-амэрыканскай асацыяцыі «Брыдж» (The First American Belarusian Association «Bridge»).



Факсымільнае выданьне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»

«Узяць удзел у мерапрыемстве мяне запрасіў консул Беларусі ў Нью-Йорку. Цырымонія, якая адбылася, стала для мяне пацьверджаньнем фармаваньня пазытыўнага іміджу Беларусі ў сьвеце, што я і назіраю на свае вочы апошнія некалькі год. Таму для мяне было вялікім гонарам стаць сьведкай і ўдзельніцай сапраўды гістарычнай падзеі. Я аднолькава люблю Беларусь — сваю Радзіму, і ЗША — свой цяперашні дом. І для мяне важна, каб абедзьве краіны сябравалі», — падзялілася ўражаньнямі Кацярына Фаронда.

За аснову факсымільнага выданьня ўзятыя электронныя копіі кніг, што былі надрукаваныя ў Вільні ды Празе ў 16 стагодзьдзі. Выданьне захоўвае шрыфты, якімі карыстаўся Скарына, а таксама ўтрымлівае гравюры з арыгінальных кніг. Сярод адметнасьцяў — пераклад «скарынаўскай» мовы на сучасную беларускую, ангельскую ды расейскую. Таксама факсыміле суправаджаецца навуковымі камэнтарамі.



Факсымільнае выданьне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»

Амэрыканцы ня першыя, хто атрымаў каштоўны скарб у свае бібліятэкі. Скарынаўскае слова ўжо маюць украінцы, расейцы, літоўцы, латышы, палякі, чэхі ды жыхары Вялікай Брытаніі.

Да 500-годзьдзя кнігадрукаваньня, якое адзначаць у наступным годзе, завершаць выпуск усіх 25 кніг «Кніжная спадчына Францыска Скарыны». Ініцыятары ўнікальнага культурніцкага праекту — Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь і банк БелВЭБ. Першы том поўнага збору работ першадрукара быў падпісаны ў друк амаль тры гады таму.

Марына Яўсейчык, фатаздымкі **Кацярыны Фаронда**

Крыніца: **Радыё Свабода**